



ПАРТЫЗАНСКІЯ
РУКАПІСЫ
НЕ ГАРАЦЬ

11

ПРА ДОПІНГ,
ЗДAROУЕ
І ПСІХАЛОГІЮ

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

17

ЛІСТАПАДА 2018 г.

СУБОТА

№ 222 (28838)

ЦЫТАТА ДНЯ



**Уладзімір СЯМАШКА,
Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол
Беларусі ў Расіі:**

«Глабальнае разуменне ў плане пошуку алгарытму кампенсацыі страт беларускай эканомікі з-за падатковага манеўру ў нафтавай галіне Расійскай Федэрацыі ў бакоў ёсць. Перагаворы ідуць няпроста. Адна з задач — знайсці спосаб вырашэння гэтай праблемы. Апошні пратакол, які я падпісаў з Козакам, калі яшчэ быў віцэ-прэм'ерам, вызначыў тэрмін: да 15 снежня знайсці формулу, алгарытм, як мы будзем рухацца, як будзем падатковы манеўр нейтралізаваць і ў Расіі, і ў Беларусі. Ёсць у нас і іншыя праблемы, напрыклад паставак тэхнікі, гэта таксама трэба здымаць».



КОРАТКА

● Праект генеральнага пагаднення паміж урадам Беларусі, рэспубліканскімі аб'яднаннямі наймальнікаў і прафсаюзаў на 2019—2021 гады распрацаваны ў Беларусі.

● У Віцебску адкрылі памятны знак у гонар 30-годдзя ўтварэння атрада міліцыі асобага прызначэння ў Беларусі.



● Новыя малочнатаварныя фермы пабудуюць у 13 раёнах Брэсцкай вобласці ў 2019 годзе.

● Паслугі лазняў агульнага карыстання і душавых, размешчаных у сельскай мясцовасці, будуць уключаны ў пералік сацыяльна значных тавараў і паслуг, цэны на якія рэгулююцца аблвыканкамамі.

АСНОВА ЖЫЦЦЯ ДЗЯРЖАВЫ

**Работнікам сельскай гаспадаркі
і перапрацоўчай прамысловасці
аграпрамысловага комплексу**

Паважаныя працаўнікі вёскі!

Віншую вас з прафесійным святам.

Нялёгкае сельскае праца ляжыць у аснове жыцця дзяржавы, яе незалежнасці і справядліва карыстаецца ў народзе вялікай павагай.

Дзякуючы вашай стараннасці і рупліваму стаўленню да багаццяў роднай прыроды гарантавана харчовая бяспека Беларусі. Нашы якасныя натуральныя прадукты і сыравіна дазваляюць айчынным вытворцам займаць годныя пазіцыі на сусветным рынку.

Усе дасягненні аграпрамысловага комплексу — гэта вынік захавання пераемнасці вопыту і ведаў ветэранаў вытворчасці, разумнага сумяшчэння традыцый і сучаснага навукова-тэхналагічнага падыходу.

Перакананы, што добрасумленнае стаўленне да сваёй справы працаўнікоў палёў і перапрацоўчых вытворчасцяў, вучоных-аграрыяў, машынабудаўнікоў, работнікаў сэрвісных службаў, спецыялістаў сацыяльна-культурнай сферы ў вёсцы заўсёды будзе спрыяць эфектыўнаму развіццю беларускай эканомікі.

У гэты святочны дзень шчыра жадаю вам нязменна спрыяльнага надвор'я і высокіх ураджаяў. Здароўя, шчасця і дастатку вам і вашым сем'ям.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.



Фота БелТА.

Персона

ЧАЛАВЕК ЗЯМЛІ

«Звязда» ўжо неаднойчы пісала пра гэту незвычайную жанчыну. Жанчыну, якая амаль дзесяць гадоў кіруе адной з найлепшых гаспадарак у краіне. Якая прадстаўляе Мінскую вобласць у верхняй палаце парламента. Якая ўмее прымаць гасцей самага высокага ўзроўню і выклікаць у іх захапленне зробленай справай. Гэтую справу яна робіць не адна, а разам са сваім калектывам. Ёй удаецца кіраваць камандай у 500 чалавек так, каб кіраўнік дзяржавы назваў гаспадарку ўзорнай. Пры гэтым яна пакідае ўражанне чалавека мяккага, інтэлігентнага і паэтычнага. Нагода для сённяшняй сустрэчы з Нінай ЖАЛЯЗНОВАЙ, намеснікам старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах, дырэктарам адкрытага акцыянернага таварыства «Азярыцкі-Агра» Смалявіцкага раёна, — свята. Прафесійнае свята ўсіх людзей, якія працуюць на зямлі. Якія, як яна сказала, кормяць свет.

СТАР. 4



ISSN 1990 - 763X



СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!

**Ідзе падпіска на «Звязду»
на I квартал і I паўгоддзе 2019 года.**

**Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!**